

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 92 (6671) | 21 красавіка 1940 г., нядзеля | ЦАНА 10 КАП.

# ВЛАДЗІМІР ІЛЬІЧ ЛЕНІН

(Кароткая біяграфія)

Владзімір Ільіч Ленін нарадзіўся 22 (па старому стылю 10) красавіка 1870 г. у г.р. Сяміборск, цяпер — г. Ульяновск.

Бацька Леніна Ілья Нікалаевіч Ульянаў быў у той час інспектарам народных вучылішч Сяміборскай губерні, а да гэтага на працягу многіх год быў настаўнікам фізікі і матэматыкі ў Ніжнім-Ноўгародзе і Пензе.

У 1879 г., калі Леніну было 9 год, ён паступіў у Сяміборскую гімназію, дзе вучыўся ўжо ў той час брат яго Аляксандр.

Аляксандр Ульянаў, скончыўшы гімназію, уехаў вучыцца ў Пецярбург ва ўніверсітэт. Тут ён уступіў у арганізацыю народнавольніцкай і ўдзельнічаў у падрыхтоўцы забойства цара Аляксандра III, 13 сакавіка (1 сакавіка па старому стылю) 1887 г. Аляксандр Ульянаў разам са сваімі таварышамі быў арыштаваны, а 20 мая (8 па старому стылю) 1887 г. пакараны смерцю.

Даведваючыся аб пакаранні смерцю брата, Ленін сказаў: «Як мы не пойдзем гэтым шляхам, мы пойдзем іншым шляхам». Гэты шлях Ленін знайшоў у рэвалюцыйным вучэніх Барта Маркса і яго саратніка Фрыдрыха Энгельса. Творы Маркса і Энгельса сталі настолькімі кнігамі Леніна, Ленін стаў марксістам.

Скончыўшы гімназію ў Сяміборску ў 1887 г. з залатою медаллю за выдатныя поспехі, Ленін паступіў у Казанскі ўніверсітэт.

17-гадовам юнаком Владзімір Ульянаў у першы год свайго ўвучання ў Казанскім ўніверсітэце атрымаў першае «бачное хрышчэнне»: 17 снежня 1887 г. ён быў арыштаваны за ўдзел у рэвалюцыйным руху студэнтаў як адзін з арганізатараў і актыўных удзельнікаў студэнцкай сходкі і выслан у вёску Бокуніна, у 40 вярстах ад Казані. Там ён жыў пад назіраннем паліцыі. Знаходзячыся ў Бокуніна, Ленін многа чытаў, пашыляючы сваю асвету.

Толькі восенню 1888 г. Леніну дазволілі вярнуцца ў Казань, куды пераехаў яго родныя, але ва ўніверсітэт вярнуцца не дазвалялі.

У Казані Ленін прымае актыўны ўдзел у рабоце марксісцкага гуртка, арганізаванага Федасевым. Імяна ў гэты час Ленін пачынае сустракаць вывучальнік Маркса.

У канцы 1889 г. Ленін разам з сябрамі пераехаў у Самару, дзе ён арганізаваў марксісцкі гурток. Ужо ў гэтыя гады Ленін зважыў ужо вядомы марксізма. Ён тэмама вучыў гісторыю рэвалюцыйнага руху ў Расіі і асабліва ўважліва вучыўся п'ятым часткам Леніна ў барацьбе супроць царызма.

Рашаючы скончыць універсітэт, Ленін прыступіў да азнаменна ў 1891 г. Ленін вытрымаў экзамен па прызначэнню і атрымаў дыплом 1-й ступені.

У верасні 1893 г. Ленін зноў прыехаў у Пецярбург і быстра перазнаёміўся з таварышамі, якія, як марксісты, вялі рэвалюцыйную работу. Вядом Леніна сталі збірацца найбольш смелыя і дзейныя ідэялісты рэвалюцыйнай работы. Пачынаў выступаць Леніна арабілі мадэрнінае ўражанне на ўдзельніцкай пецярбургскай марксісцкай гуртку. Глыбока, несакрушымая вера ў перамогу рабочага класа, выдатны арганізатарскі талент зрабілі Леніна дрыганым кіраўніком пецярбургскай марксісцкай гуртку.

З часу прыезда Леніна ў Пецярбург пачынаецца яго работа па стварэнню першай партыйнай арганізацыі — Пецярбургскага «Саюза барацьбы за вызваленне рабочага класа». Пецярбургскі «Саюз барацьбы» быў запачаткам марксісцкай рэвалюцыйнай партыі атрымаўся на рабочы рух. Саюз выхоўваў рабочых палітычна, звышваючы барацьбу за эканамічныя патрабаванні з палітычнай барацьбой супроць царызма. Пецярбургскі «Саюз барацьбы» за вызваленне рабочага класа», створаны Леніным, паспехоў стаў ацэньваючы адноснае сацыялізма з рабочым рухам.

Марксісцкая сацыял-дэмакратычная рабочая партыя ў Расіі стварылася і вырастае ў першую чаргу ў барацьбе з надрывам як злейшым ворагам марксізма.

У Пецярбургу Ленін у 1894 г. напісаў выдатную кнігу «Што такое «спрыяцелі народа» і як яны вядуць супроць сацыял-дэмакратыі?». У гэтай кнізе Ленін да каша выкрываў сапраўдны твар народнікаў, фальшывых «спрыяцелю народа», выступаў на справе супроць народа, ісконна і памылкова іх поглядаў. Ленін паказаў, што сапраўдны прыяцелі народа, жалаючы знішчыць капіталістычны і памешчыцкі гнет, знішчыць царызм, з'яўляюцца не народнікі, а марксісты.

Ленін у кнізе «Што такое «спрыяцелі народа» вызначыў ролю рабочага класа як пераходнага сілы працэнта і ўпершыню высунуў мысль аб стварэнні рэвалюцыйнага саюза рабочы і сялян пад кіраўніцтвам рабочага класа. Сілы саюз павінен быў стаць сапраўднай зброй выжывання парызма, памешчыцкай і буржуазіі. У сваёй кнізе Ленін вядомы асноўныя заданні рускіх марксістаў і перш за ўсё арганізацыю з разрозненых гурткоў адзінай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі.

Марксізм пачаў шырока распаўсюджвацца ў Расіі. Ён пачаў захапляць студэнтаў, частку інтэлігенцыі. Да марксізма пачалі прымавацца спадарожнікі, так званыя «легальныя марксісты».

Буржуазныя інтэлігенты пачалі апрацаваць марксісцкія вопыты. Іны друкавалі свае артыкулы ў газетах, г. зн. дазволенах парскім урадам газетах і журналах. Іны працавалі падарэдаваць рабочы рух ітаросам буржуазіі.

З вучнямі Маркса яны выклікалі самае рэальнае — вучэнне ад пралетарскай рэвалюцыі, ад дыктатуры пралетарыята. Відавочна «легальны марксіст» Пётр Струве ўхваляў буржуазію і замест рэвалюцыйнай барацьбы заклікаў «спрыяцелю нашу некультурнасьці і пайсы на вывучку та капіталізма». Супроць П. Струве Ленін напісаў у 1894 г. кнігу «Знаменічыне змест народніцтва і крытыка яго ў кнізе П. Струве (дадзётраванне марксізма ў буржуазнай літаратуры)». Ленін называў

«легальных марксістаў» правяднікамі буржуазнага ўплыву на пралетарыят.

Ленін арганізаваў некалькі рэвалюцыйных гурткоў рабочы і сам займаўся ў гэтых і сам Ленін вучыўся ў рабочых: даваў ім іх падрабязна, якія яны жылі, як працуюць, што іх болы за ўсё прыгнятае на фабрыках, на заводах, што болы за ўсё хваляе ў сучасны момант. На пачатку гэтых разгавораў і вывучэння

работы Леніна завяршылі ірдыны разгром народніцтва.

10 лютага 1900 г. скончыўся тэрмін сысылкі Владзіміра Ільіча, а 11 лютага ён ужо выехаў з Шупшонаскага. Пабыўшы на Уфе, Маскве, Пецярбургу, Ленін паехаў у Пскоў, дзе ён меў сустрэчу з марксістамі і абмеркаваў з імі сэрэзны ў яго плане ў аснову план выдання рэвалюцыйнай газеты «Іскра». Ленін у гэты час наладжае пачатак з тысячамі людзей і пачае

праграму, якая была рэвалюцыйнай праграмай рабочага класа.

Але асабліва жорсткую барацьбу з апаруністамі прымало вытрымаць Леніну на пытанні аб статуре партыі. Найболы рэзія рэзнагадосі разгарнуліся з за фармулёўкі першага параграфа статута — аб членстве ў партыі. Ші павіна быць партыя арганізацыйным цэлым або чымсьці распаўсюджаным наоформленым — такава сутнасць пытання, вядома якая разгарнулася барацьба на з'ездзе. Калі ад кол найстудыйных іскраўцаў ад пярвых іскраўцаў, іх саюз з цэнтрам і далучэнне да іх адкрыты апаруністаў лалі перавагу Мартаву пры рашэнні пытання аб членстве ў партыі, то свям галасаваннем на пытанні аб цэнтральных установах партыі з'езд заманаваў паралельнае старонікаў Мартава і перамогу старонікаў Леніна, атрымаўшы на з'ездзе большасць галасоў пры выбарах, сталі называць большавікамі, праціўнікаў жа Леніна, атрымаўшы меншасць галасоў, сталі называць меншавікамі. (Кароткі курс гісторыі ВКП(б), стар. 42).

Ш з'езд не аказаўся на вышнім становішчы ў галіне арганізацыйнага пытанняў. Меншавікі не былі ізаляваны ў партыі, не былі выкты перад рабочым класам. Гэта задача не была павяст пастаўлена з'ездам перад партыяй. Восем членаў ІІ з'езда Ленін павёў самую вострую барацьбу супроць меншавікоў, атрымаўшы падтрыманне міжнароднага апаруніста.

У барацьбе супроць апаруністаў Ленін вядомы выдатны кнігу «Прок уперад, два крокі назад», у якой распрацаваў арганізацыйны асновы большавіскай партыі.

«Значнае гэтай кнігі заключашча перш за ўсё ў тым, што яна адстаеда партыйнасць супроць гурвоўчынны і партыі супроць дэарганізатараў, праграма меншавіскай апаруністаў у арганізацыйных пытаннях і заклала арганізацыйны асновы большавіскай партыі.

Але гэтым не вытрымалася не азначнае. Яе гістарычнае значэнне заключашча ў тым, што ў ёй Ленін першы ў гісторыі марксізма распрацаваў вучэнне аб партыі, як кіруючай арганізацыі пралетарыята, як асноўнай арганізацыі пралетарыята, без якой немагчыма перамагчы ў барацьбе за пралетарскую дыктатуру» (Кароткі курс гісторыі ВКП(б), стар. 50). Такая баяная рабочая партыя стваралася Леніным як раз тады, калі ў Расіі шырока хваляў разліўся рабочы і сялянскі рух.

У 1904 г. пачалася руска-японская вайна. Цар хацеў вайной задушыць рэвалюцыю. Ён даўся адарватнага. Руска-японская вайна паскорала рэвалюцыю. Меншавікі скажліся ў часе руска-японскай вайны на пазіцыі аб'явілі, а Ленін і большавікі лічылі, што паражэнне парызма ў вайне прывядзе да абалодвання царызма і ўзмацнення рэвалюцыі. Так і здарылася.

Ленін у гэты час знаходзіўся ў эміграцыі ў Швейцарыі. Пры першай вестцы аб крывавае паварэ 9 студзеня 1905 г. у Пецярбургу Ленін сказаў: гэта пачатак рэвалюцыі ў Расіі.

Пачынаюцца рэвалюцыя ўскладала найважнейшую аднаасноса на сацыял-дэмакратычную партыю. Трэба было арганізаваць свае сілы, дагаварыцца аб формах і спосабах барацьбы. У той час газеты «Іскра» захвалілі меншавікі, совет партыі — таксама, а Цэнтральны Камітэт партыі, вярнуўся на ІІ з'ездзе, вёў хісткую, няправільную лінію. І калі яшчэ за рэвалюцыі Ленін трэбаваў скажліва ІІ з'езда, то тым болыш настойліва высювае ён гэта патрабаванне іптер. Патрабаванне хутчэйшага скажліва з'езда патрымавала большасць партыйных арганізацый у Расіі. У асабіскай выліку работу на падрыхтоўку да з'езда выканалі каўказскія большавікі на чале з таварышам Сталінным.

У красавіку 1905 г. у Лондане быў склікан ІІ з'езд РСДРП. Гэта быў першы часта большавіскай з'езд. Меншавікі амовіліся з'явіцца на ІІ з'ездзе. Аднаасноса в з'ездзе у Лондане яны наладзілі ў Ждэве сваю меншавіцкую канферэнцыю.

«Два з'езды — дзве партыі», — так вызначыў становішчы Ленін.

Ш з'езд сабраўся ў абстаючы рэвалюцыйны. У гэты час ІІІ партыі іпні забастойкі, наўстанні. На з'ездзе трэба было рашыць асноўнае пытанне: якая павіна быць лінія пралетарыята ў рэвалюцыі, як забяспечыць перамогу рабочы у рэвалюцыі. А для гэтага трэба было правільна вызначыць характар рэвалюцыі і ролю ў ёй розных класаў.

Неўзабаве пасля ІІ з'езда, у ліпені 1905 г. Ленін напісаў кнігу «Дзе таёкі сацыял-дэмакратыі ў дэмакратычнай рэвалюцыі», у якой даў прыклад тактыкі меншавіскай і гонілае абгрунтавае большавіскай тактыкі.

Асноўнае тактычнае палажэнне большавікоў заключалася ў тым, што пралетарыят і кіраўніком буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў Расіі можа і павінен быць пралетарыят. Пралетарыят будзе правядом рэвалюцыі, калі прымае да сваб свайго саюзніка — сялянства.

Гэта была новая ўстаноўка марксісцкай партыі на пытаннях тактыкі ў буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі, суднасьці ляміж буржуазнай і сацыял-дэмакратычнай рэвалюцыі, гэта было леныскае вучэнне аб перарастанні буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў рэвалюцыю сацыял-дэмакратычную.

Шырока разліўся на ўсёй краіне ўспыхнуўшы рух рабочы рух. Рабочыя сталі ўсклажылі ўсю краіну. Услед за горадам стала палымасца вёска. Разгарнуўся вызваленчы рух і сярод прыгнятых напывальнасцей — калыкаў, украінцаў, грузін, татар, яўрэяў і іпных.

У красні 1905 г. уопыхнула паўстанне на броненосцы «Потемкін». У гэтым паўстанні жаравоў парскага флота Ленін бачыў сіовы і буйны крок уперад у развіцці рэвалюцыйнага руху супроць самалізаўжаў (Ленін, творы, т. VII, стар. 379). Ленін ставіць усё болы і болы настойліва на пытанне аб падрыхтоўцы ўзбурэнага чаўстанія, аб утварэнні часовага рэвалюцыйнага ўрада.

Восенню 1905 г. рэвалюцыйны рух ахапіў усю краіну. Ён парастаў з вейзарна сілай.

Пры абмеркаванні праграмы апаруністаў выступілі супроць уключэння ў праграму РСДРП пункта аб дыктатуры пралетарыята, патрабаванні па сялянскаму пытанню, супроць іпной права нацый на самавызначэнне. Ленін напаве усім гэтым прырачытым сакрушальны ўдар з'езд прыняў прапанаваную «Іскроў



ля рабочага пытання Ленін пісаў дзёўні, раз'ясняючы рабочым, як змагацца з гаспадарамі.

У канцы красавіка 1895 г. Ленін выехаў за граніцу. У Швейцарыі ён знаёміўся з членамі групы «Вызваленне працы» — з Паеўнавым, Агелсродам і іпнымі. За працявай-жа ён пазнаёміўся з вядомым дзеячам сацыял-дэмакратычнага руху таго часу — Полам Фарбарам і Вільгельмам Ліпштэтам, вядомым кіраўніком германскіх сацыял-дэмакратыі.

Пасля звароту з-за граніцы Ленін аб'ездзіў рад гарадоў — Вільна, Маскву, Орхавка-Зуева і іпныя. Ён пазнаёміўся з рабочымі сацыял-дэмакратамі і іпнымі. За працявай-жа ён пазнаёміўся з вядомым дзеячам сацыял-дэмакратычнага руху таго часу — Полам Фарбарам і Вільгельмам Ліпштэтам, вядомым кіраўніком германскіх сацыял-дэмакратыі.

Пасля звароту з-за граніцы Ленін аб'ездзіў рад гарадоў — Вільна, Маскву, Орхавка-Зуева і іпныя. Ён пазнаёміўся з рабочымі сацыял-дэмакратамі і іпнымі. За працявай-жа ён пазнаёміўся з вядомым дзеячам сацыял-дэмакратычнага руху таго часу — Полам Фарбарам і Вільгельмам Ліпштэтам, вядомым кіраўніком германскіх сацыял-дэмакратыі.

Але і ў турме Ленін не пакідаў сваёй работы па адукацыйнаму рабочым рухам. Ён склаў праект праграмы сацыял-дэмакратычнай партыі (праект быў напісан малалом паміж рэдакцыі газеты «Іскра» і дзёўні. Леніну прыслалі ў турму кнігі, журналы, ён сабраў з рашэння да ночы і рыхтаваў выліку янгу — «Развіццё капіталізма ў Расіі».

У лютым 1897 г. Леніна выклалі на тры гады ва Усходнюю Сібір, у Мінусінск павет. Там у с. Шупшынскім Ленін і пражыў тры гады.

У гэты час пачаў сваю дзейнасць сярод рабочы у Закаўказзі будучы саратнік Леніна і праваўра партыі — таварыш Сталін, які быў амаль на дзесяць год малодзей Леніна.

У маі 1898 г. у сяло Шупшонаскае прыхада Надзежда Канстанцінаўна Брунскаса са сваёй маткай. Яна таксама была арыштавана па справе «Саюза барацьбы» і выслана ў Сібір.

Ленін у сымы зноў асаеў кнігу «Развіццё капіталізма ў Расіі», якую ён пачаў пісаць у турме. Гэтай кнігай Ленін завяршыў ірдыны разгром народніцтва, прадаказаў шлях барацьбы і перамогу рабочага класа і наменшій заданні рэвалюцыйнай сацыял-дэмакратыі. Тут-жа ў Сібіры Ленін закончыў і масовую кнігу «Новы фабрычны закон». Гэта кніга была надрукавана за граніцай групай «Вызваленне працы». Тут-жа Ленін напавіў і выліку брашуру «Заданні рускіх сацыял-дэмакратыі», якая ў той час гала шырды напрамак рабоче марксісцкаў у Расіі. У сымы Ленін напавіў таксама праект праграмы нашай партыі.

У 1899 г. у Расіі з'явіўся зварот групы «Саманамістаў». Гэта было поўнае адмаўленне ад марксізма, адмаўленне ад стварэння самастойнай рэвалюцыйнай партыі рабочага класа, адмаўленне ад самастойнага палітычнага патрабаванняў рабочага класа. Атрымаўшы апарунісцкі зварот рускіх саманамістаў у сымы праз сваё прыяцелю, Ленін сабраў сымыльных марксістаў і склаў з іх разам рэзіі вымывальны працэт, які вядо пад назвай «Працэт 17-ці сацыял-дэмакратыі». Працэт меў вядлага значэнне ў справе развіцця марксісцкай мыслі і марксісцкай партыі.

У напісаным з'яўце артыкуле «Папята прыпрамае у рускай сацыял-дэмакратыі» Ленін указаў, што ў асоб «саманамістаў» з'явіўся рускія паследуючы міжнароднага апаруністаў, г. зн. паслобні буржуазіі.

Калі Ленін быў яшчэ ў сымы, легальна з'явіўся ў Расіі. Гэта павукова дэ капіталізма ў Расіі. Гэта павукова

надрывоўчому арганізацыйнаму работу, Ленін лічыў, што стварэнне марксісцкай рабочай газеты для ўсёй рэвалюцыйнай Расіі вельмі важна — гэта дэпома аб аднай рэвалюцыйнаму работу гурткоў і груп. Гэтую газету лены быў выдываць за граніцай, а агулаў несталежна черавоўчы і распаўсюджваць у Расіі.

Пасля гэтага Ленін уехаў за граніцу, каб ацяміць сваю ілюю аб стварэнні агулаўраускай газеты.

Ленін пачаў сваю работу за граніцай з арганізацыі, друкавання і распаўсюджвання газеты «Іскра». З леныскай «Іскры» разгаралася неўзабаве вольнаа вядлага рэвалюцыйнага пакару.

Іа Леніна ў самы кароткі час атала сідзітам барацьбы за стварэнне адзінай пралетарскай партыі.

Выхад «Іскры» з'явіўся пачаткам перыяда сапраўднага ўтварэння з разрозненых груп і гурткоў адзінай рабочай партыі.

Свае погляды на тое, як павіна быць пабудавана баяная партыя рабочага класа, рэвалюцыйнага марксісцкай партыі, Ленін ізаляваў у выдатнай кнізе «Што рабіць?»

«Істарачнае значэнне «Што рабіць?» заключашча ў тым, што Ленін у гэтай сваёй вядомай кнізе:

1) першы ў гісторыі марксісцкай мыслі агаляў кі варэныі ірдыны вытокі апарунісма, паказваючы, што яны заключашча перш за ўсё ў пракаленні перад стыхійнасцю рабочага руху і ў прыгняцці іпной сацыял-дэмакратычнага сазаванія ў рабочым руху;

2) падняў на вышнюю яманенне тэорыі, сымыасцы, партыі, як рэвалюцыйна-кіруючай і кіруючай сілы стыхійнага рабочага руху;

3) бліскава абгрунтаваў кареннае марксісцкае палажэнне, якое гаворыць, што марксісцкая партыя боць алучэнне рабочага руху з сацыялізмам;

4) даў геніяльную распрадоўку ідэалогічна аспеу марксісцкай партыі» (Кароткі курс гісторыі ВКП(б), стар. 37—38).

Вучні Леніна стваралі рэвалюцыйныя сацыял-дэмакратычныя арганізацыі ў Расіі. Асапаломаложікам леныска-іскраўскай арганізацыі ў Закаўказзі быў таварыш Сталін сумесна з І. Пычкавым і С. Пулюкцем. Пры неапаэраўнай дапамосе Сталіна Лаю Пычкавай арганізаваў у Бану ў 1901 г. паломую друкавню, у якой педарудоўваўся і асобны нумары газеты «Іскра». У гэтай паломоўнай друкарні друкавалася кірчэма Сталінным і Пычкавай леныска-іскраўскаа газета «Врэхла» («Барацьба»).

Старонікі леныскай «Іскры» называліся ў той час іскраўцамі; большавікамі яны сталі называцца толькі з 1903 г. з ІІ з'езда партыі, дзе Ленін уступіў у бой з апаруністамі на пытаннях аб дыктатуры пралетарыята, статуре партыі, няпывальнасцю пытанню.

Ленін наклаў многа сіл для таго, каб забяспечыць перамогу «Іскры» на з'ездзе. Супроць Леніна і пярвых іскраўцаў, падтрымліваючых Леніна, жорсткую барацьбу вяді найстудыйныя іскраўцы на чале з Маргарытам, Агелсродам, а таксама Трошкі і ўся апарунісцкая частка з'езда.

Пры абмеркаванні праграмы апаруністаў выступілі супроць уключэння ў праграму РСДРП пункта аб дыктатуры пралетарыята, патрабаванні па сялянскаму пытанню, супроць іпной права нацый на самавызначэнне. Ленін напаве усім гэтым прырачытым сакрушальны ўдар з'езд прыняў прапанаваную «Іскроў

працягу навігалі 25 дзённых норы жа сілоты, сартыроўцы, фаріроўцы шытоў, атрымаўшы прэмію-пабаўку ў размеры 20 проц. да асноўнай зароботнай платы. За выкананне болыш 60 нор, ён атрымаў прэмію-пабаўку ў размеры 100 проц.

Новая сістэма аплата працы з'яўляецца яркім праўдэннем клопатаў партыі і ўрада аб работніках сілаву. На сілоты і згонцы моля, на фаріроўцы шытоў і прылапе стаханавіцы мелі тысячныя заробкі. У гэтым годзе колькасць рабочы, атрымаваючых навігацыйныя прэмія-пабаўкі, павіна быць павялічана ў некалькі разоў. Новую сістэму аплата трэба шырока папулярызаваль сярод сілаўчыкаў. Трэба раз'ясніць кожнаму рабочаму, што, часна працуючы на сілаве, ён можа добра зарабіць.

Поспех сілаву распаўсюд людзі, кадры. Але набраві людзей — гэта яшчэ не ўсё. Трэба правільна іх расставіць. Воны пераважна сілаўчы раёнаў Саюза паказалі, што найболы высокую прадукцыйнасць на сілаве даюць асваеныя брыгады. Гэтую форму працы трэба шырока ўвядарыць на ўсёх сілаўчых работах.

Валікай увагі заслужоўвае пытанне аб культурна-бытавым сілаўчыкаў. Неабходна стварыць сілаўчыкам усё ўмовы для павышэння прадукцыйнасці працы і культурнага адукацыю. Асабліва вядлікую ролю ў гэтай справе павіны адыграць профсаюзы. Іны абавязаны арганізаваць на прыватных, фаріроўчых пунктах, у пшывучых клубах і ітарнагах, чырвоных кутках культурна-масавую работу сярод сілаўчыкаў.

Партыі і ўрад патрабуюць ад кожнага кіраўніка сілаву, советічкі і гандлёвых арганізацый яснасных клопатаў аб забеспячэнні і культурна-бытавым абслугоўванні сілаўчыкаў. Хіба можна шпірыць такое становішчы, калі, напрыклад, у Барысўскім, Вабрускім, Тураўскім, Лельчыцкім раёнах на віне рабасячых саюзіў рабочыя сілаву не забяспечаны неабходнымі прадуктамі.

Сяседа ўпершыню ўдзельнічаюць у навігацыі сілаўчыкі заходніх абласцей БССР. У сувязі з гэтым перад кіраўнікамі траста Белдэсапаві і Паркамэста ставіць явякі і павотныя заданні. Неабходна аказаць сілаўчыкам заходніх абласцей сацыялістычную ўзаемадапамогу ў бастройшым пераіманні стаханавіскай мэтады работы сілаўчыкаў усходніх абласцей, якія накіпалі багаты вопыт і добра аздавалі тэхніку сілаву.

Абём сілаву ў гэтым годзе значна болы дэталіна. На парох рэспублікі трэба спавіць і даставіць да канечных пунктаў 2.680 тысяч кубаметраў драўніны. Для выканання гэтай праграмы сіды усё магчыма. Накоплен болышавікі вопыт арганізацыйнай і распрадачай работы. Вырванічы выдатныя кадры. Прадэмакія работы механізаваны.

Сілаўчыкі Беларусі, не раз паказалі шы высокую ўзроў стаханавіскай работы, не раз заваявалішы павышэння ў сацыялістычным саборніцтве са сілаўчыкамі Советнага Украіны, і ў гэтым годзе прыкладваюць усё намаганні да таго, каб дэталірова выканалі дэраўныя план. Сілаўчы навігацыя 1940 года павіна быць праведзена па-стаханавіску, на выдатна!

Учора ў Дзяржаўным театры оперы і балета БССР адбыўся ўрадавы прагляд оперы дэпутата Вярхоўнага Савета БССР кампазітара А. Е. Туранкова «Кветка шчасця». Паст





З А Р У Б Я Ж О М

Ваенныя дзеянні ў Скандынавіі  
Германскія паведамленні

БЕРЛІН, 19 красавіка. (ТАСС). Германскія інфармацыйныя бюро паведамляюць:

У 45 кіламетрах на паўночны ўсход ад Нарвіка германскія войскі сутыкнуліся з значнымі нарвежскімі часткамі. Атака не была прадпрынята. Германскія самалёты напалі на англійскія ваенныя караблі і транспарты ў раёне Харстада. Скінутыя самалёты бомбы напалі ў цэль. Была палічана адна паўночная лодка праціўніка. Германскія войскі, якія знаходзяцца ў раёне Тромсхейма, атрымалі падмацаванне і дадатковыя боепрыпасы. У раёне Бергена германскія войскі прасунуліся на ўсход. На паўднёвы ўсход ад Ставангера германскія часткі былі атакваны невялікімі нарвежскімі часткамі. Войскі, якія аперуюць у раёне Осло, наваляра, але верна праасваюцца ўперад і дасягнулі Фінска (у 45 км на поўнач ад Конгсвінгера) і Хорна. У Скагеру і Катганге германскі флот прадаўжаў прасяваць неспрыяцельскія палонныя лодкі. Патапленне трох неспрыяцельскіх падводных лодак падпарадкавана.

Дамаблізацыя ў Даніі завяршылася ў выніку сумеснага супрацоўніцтва германскіх і данскіх улад.

БЕРЛІН, 20 красавіка. (ТАСС). У зводцы, апублікаванай вярхоўным камандаваннем германскай арміі, гаворыцца:

«У занятых германскімі войскамі мясцовасцях вакол Нарвіка, Тромсхейма, Бергена, Ставангера і Кристиансандэ на аб'ектах імях асаблівых пазіцый. У раёне Бергена германскія войскі занялі рад астравоў. У раёне Кристиансандэ паблізу Хельсанда разбурены новыя на-

вежыя часткі. Лік палонных і трафеі пастаянна ўзрастаюць. Падлік, праведзены 18 красавіка, паказвае, што ваенныя трафеі немцаў складаюць 180 гармат і 300 куляметаў.

Германскія самалёты атакавалі ля захадняга ўзбярэжжа Нарвегіі неспрыяцельскія ваенныя караблі і транспарты. Бомбы напалі ў акцыі неспрыяцельскіх крайсер і два транспарты».

БЕРЛІН, 20 красавіка. (ТАСС). Германскія інфармацыйныя бюро, камандуючы перахадзілі аб тым, што англійцы дасягнулі ў некалькіх пунктах Нарвегіі і ўстанавілі кантакты з нарвежскімі ўладамі, заўважваючы наступнае: «З германскага боку па гэтым паведамленні канстатуюць, што ў некалькіх пунктах Паўночнай Нарвегіі высаліліся невялікія англійскія десанты, якія знаходзяцца пад пастаянным кантролем немцаў. Наўрад ці можна разлічваць на сур'езныя ўзброеныя сутычкі паміж гэтымі англійскімі атрадамі і германскімі войскамі. Так званы «кантакт» з нарвежскімі камандаваннем заклучаецца ў тым, што нарвежскія камандаванне і насельніцтва прадаўжаюць аказваць бесасоўнае супраціўленне немцам. Германія махаліцца напярэдзіні спынення ўсіх відаў ваенных дзеянняў у Нарвегіі. Сілы, якія будуць пераходзіць устанавіць мір, будуць устанавлены або разбіты. Англійскія войскі не прадаўжаюць ніякай рэальнай дзейнасці для разароўвання нарвежскіх ваенных частак».

БЕРЛІН, 19 красавіка. (ТАСС). У дэпартаменты германскіх вонкавых спраў у працягу 2—3 тыдняў ваенныя аперавы ў Нарвегіі будуць закончаны.

АНГЛІЙСКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ

ЛОНДАН, 20 красавіка. (ТАСС). Агенцтва Рэйтэр паведамляе, што ўчора раніцою пачалася бой ў раёне Эльвермура, дзе нарвежскія войскі ўтрымалі свае пазіцыі. Германскія войскі дзейнічалі па-

раўнальна невялікімі атрадамі. Становішча немцаў у раёне Нарвіка сур'езнае. Германскія войскі, скапціраваныя ў Ромбаксегу, паблізу Нарвіка, і ў 5 км ад шведскай граніцы, фактычна адрэзаны ад сваіх баз.

НАРВІК  
(Даведка)

Порт Нарвік размешчан у Паўночна-заходняй нарвежскай правінцыі Норланд, на ўнутранай частцы Фотанскага фьорда. Лік жыхароў Нарвіка — 9,920 чал.

Значэнне Нарвіка асабліва ўзрастае пасля пачатку ў 1903 годзе. Даландскай чыгуны — адной з самых паўночных чыгунак у свеце. Гэта чыгунка, нарвежская частка якой выдана пад назвай Фотанскай чыгуны, звязвае Нарвік са шведскім портам Лулеа на беразе Батвіцкага заліва. Яна праходзіць праз важнейшыя шведскія раёны, дзе здабываецца жалезная руда — Біруна, Біварэ і Дуосавара. У вымова час Нарвік — адзіны порт, праз які можна вывозіць у Заходнюю Еўропу шведскую руду. Шведскія парты, размяшчаныя на ўзбярэжжы Батвіцкага заліва, у гэты час года замяраюць, у той час як Нарвік з'яўляецца незамяраючым портам, дзякуючы базісам чылага пачына Гольфштрэм.

Электрыфікаваная чыгунка Нарвік—Лулеа аднакалейная. Прапуская здольнасць яе складае больш 7 млн. тон грузаў ў год.

Праз Нарвік у 1938—39 гг., як паведамляе «Нейе Норыкер пайтунг», было вывезена 63 проц. усяй шведскай руды, а праз порт Лулеа (на Батвіцкай заліва) — 25 проц. Усяго за 1938—39 гг. праз Нарвік было вывезена 63 млн. шведскай і 1,4 млн. тон нарвежскай руды.

У першыя месяцы ваіны ў Еўропе вываз руды з Нарвіка ў Германію скараціўся. У студзені гэтага года было вывезена 268 тысяч тон супроць 480 тысяч тон за

апаведны перыяд мінулага года. У лютым 1940 года — толькі 91 тысяча тон супроць 457,183 у лютым 1939 г. З снежня 1939 года на люты 1940 года вываз руды ў Германію скараціўся прыкладна на 63 процанты.

Пажакі вывазу руды з Нарвіка для Германіі вызначаліся той акалічнасцю, што ў вузкай трохкіламетровай зоне тэрытарыяльных нарвежскіх вол не маглі крузіраваць будыныя транспартныя караблі з-за недастатковай глыбіні мора ў гэтых прыбярэжных месцах. Вываз руды ажыццяўляўся таму карабамі водазмяшчэннем у 5—6 тысяч тон і менш.

Прыстань Нарвіка аказалася недастатковай для буйной нарузкі вылідай колькасці такіх караблёў. Таму шведскі канцэрн Грандсберг, у руках якога знаходзіліся большыя шведскія руднікі, пачаў будаўніцтва ў Нарвіку новай прыстані. Яна прызначана для вывазу руды і павінна значна разгрузіць асноўную, добра абсталяваную нарвежскую прыстань. Прапуская здольнасць нарвежскай прыстані вылічаецца шведскімі спецыялістамі прыкладна ў 8—9 мільёнаў тон штогод.

Стратэгічнае значэнне Нарвіка вызначана яго выдатным размяшчэннем і зручнымі зносінамі са Швэцыяй. Яго лёс можна абараняць ад нападу з мора, дзякуючы наяўнасці звышгай берагавой лініі. З тымі Нарвік абаронены горнымі хрыбтамі, якія не дазваляюць вялікіх ваенных аперавы ў гэтым раёне.

19 красавіка.

Італьянскі порт Бары аб'яўлен забароненай зонай

ЛОНДАН, 19 красавіка. (ТАСС). Агенцтва Рэйтэр перадае, што італьянскі порт Бары аб'яўлен забароненай зонай. У паведамленні ўказваецца, што год назад з Бары аправіліся італьянскія войскі ў Албанію.

УЗРЬІУ У ПРАЛІВЕ ВЯЛІНІ БЕЛЪТ

КАПЕНГАГЕН, 19 красавіка. (ТАСС). Ураўнаважана дзяржаўных чыгунак Даніі паведамляе ўчора, што 17 красавіка ў праляві Вяліні Белъ аб'яўлена ўзброеным парам «Ольсон», які накіроўваўся з Нюборга ў Борсер. Адна не было зносінаў паміж Борсерам і Нюборгам, а таксама паміж Орхусам і Калундборгам сышныны да асобых распрадажанняў.

У НАРВЕГІІ

БЕРЛІН, 19 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе германскія інфармацыйныя бюро, на мяжы нарвежскай граніцы скалоны. На шведскіх паранічных чыгуначных станцыях наўзрэва-уходзячій праціўнік Эрстфольд нарвежска чыгуначнай зноў прыступіў да выкавання сваіх абавязкаў. Галоўнейшыя чыгуны і чыгуначныя масты ахоўваюцца германскімі пастамі. Многа бажаннаў выражана назал. Нармальнае жыццё наступова амаўляецца.

ДА ПЫТАННЯ АБ ГАЛАНДСКАІ ІНДЫІ

ЛОНДАН, 19 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе агенцтва Асоцыятыд Прэс, дзяржаўны сакратар ШНА Хэл зрабіў заяву па пытанню аб Галандскай Індыі. «Добра змена статусу ў Галандскай Індыі, сказаў Хэл, неспарна адбілася б на інтарэсах многіх краін. Галандская Індыя мае вялікі выцяг значэнне ў міжнародных адносінах на ўсім Північным амерыкане. Яна дае значную частку сусветнай вытворчасці надывалява важных тавараў, як каучук, вольва, хіпін, копра і т. д. Многія краіны, у тым ліку і ЗША, у значнай ступені залежаць ад яе ў справе снабжэння гэтымі таварамі. Умяшанне ва ўнутраныя справы Галандскай Індыі або якіх-небудзь змен у статус-кво ішымі, чым міжнародныя металы, нанесла-б шкоду стабільнасці міру і безнадзейнасці не толькі ў раёне Галандскай Індыі, але і ў раёне ўсяго Півня амерыкане».

Заява Хэла

Асоцыятыд Прэс паведамляе, што дзяржаўны сакратар аублікаваў гэту заяву пасля акалічных запавяў прадстаўнікоў друку па паведах заявы Арыта.

Выбары дэлегатаў у Нацыянальнае сабрание Кітая

ЧУНЦЫП, 20 красавіка. (ТАСС). Агенцтва Сентра Ньос паведамляе, што выбары дэлегатаў у Нацыянальнае сабрание Кітая закончаны і хутка будзе гэту спіс дэлегатаў. Указваецца таксама, што дэлегаты ад правінцы Хэбэй, Чахар, Жэнь, а таксама Манчжуры і гарадоў Вэйнань і Цанцзіна назначаны ўрадкам. Перайшоўшы потым на старану марыянетачных улад дэлегаты заменены іншымі кандыдатамі.

НАВУКОВАЯ СЕСІЯ, ПРЫСВЯЧЕНАЯ 70-ГОДАДЗІУ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ В. І. ЛЕНІНА

Учора ў актывай зале Беларускага дзяржаўнага ўраўнаважана інстытута адбылася навуковая сесія істэтытута, прысвечаная 70-годдзю існавання навінарава праваліра сусветнага пралетарыята, геніяльнага стратэга рэвалюцыі Вязіміра Ільіча Леніна. З уступным словам выступіў дырэктар ўраўнаважана інстытута тав. Штэйнгарт.

Затым змястоўны доклад на тэму «Жыццё і дзейнасць В. І. Леніна» зрабіў канцэрт — канцэрт вядомых навук тав. Пінгбург В. Г. З дакладам на тэму: «Леніна — стваральнік большавіцкай партыі» выступіў навуковы работнік інстытута тав. Гейфман П. М.

На сесіі ў першы дзень прысутнічала каля 200 навуковых работнікаў і студэнтаў інстытута. Яны з вялікай цікавасцю праслухалі даклады аб вялікім гены чалавечства Вязіміру Ільічу Леніне.

Сёння — працяг сесіі. Далей — канцэрт вядомых навук тав. Рукінікі Л. А. зрабіў доклад на тэму: «Барышля Леніна — Сталіна за саветы, які дзяржаўную форму диктатуры пралетарыята»; другі доклад на тэму «Ленінская тэорыя пазнання» зрабіў навуковы работнік інстытута тав. Ленін.

Усяго з 20 па 27 красавіка будуць працяганы 13 дакладаў.

Нарада, прысвечаная развіццю харчовай прамысловасці

Учора адкрылася нарада, прысвечаная пытанню развіцця масовай харчовай прамысловасці Мінскай абласці. Нарату акрыў сакратар Мінскага абкома КП(б) тав. Кураеў.

З акаліцаў аб заках мясцовай харчовай прамысловасці выступіў старшыня Мінскага аблвыканкома тав. Іскінін. Дакалячы расказаў аб плане работ харчовай прамысловасці на 1940 г. на вышукі прадуктаў для забеспячэння патрэб працоўных абласці.

Расшырым калгасны гандаль

ВІБЕСК. (Нар. «Звязды»). Паставя ЦЕ ВКП(б) і СНК СССР аб змяненні ў пазіцыі заговаў і закулах сельскапрадуктаў сусветна гарачае адабрэнне шырокіх мас калгаснікаў абласці.

У адказ на паставу партыі і ўрада перадавы калгасны абласці паставілі пытанне аб расшырэнні калгаснага гандлю, узмацненні прывозу сельскагаспадарчых прадуктаў у Вібеск і іншыя гарады абласці.

Днямі ў выганком абласнога Савета дэпутатаў працоўных абласці на вядомых старшнінах калгасу пачаўся: Суржэскага, Сіроцінскага, Багушэўскага, Вібескага і Бешановіцкага. З дакладам выступіла старшыня інспектар аблгандлядзэта тав. Маўшэўская.

Паставы партыі і ўрада, — заявіў старшыня калгаса «Звязда», Вібескага раёна, тав. Віейскі, — гэта іррае праўдзёнае клопату аб патрэбах калгаснікаў. Яна стымулюе дадэйшы ўздым уражыванасці, уадым калгаснай вытворчасці.

У адказ на сталінскія клопаты аб калгасніках наш калгас «Звязда» абавязваецца ў самым бліжэйшым ліч мабілізаваць усе ўнутраныя лішкі прадуктаў і вывезці іх на рынкі гарада Вібеска.

— Б 1 мая мы арганізуем чырвоны

НАПЯРЭДАДНІ ДЭКАДЫ БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА У МАСКВЕ

5 чэрвеня спектаклі Вязімага тэатра оперы і балета БССР у Маскве ў Вялікім тэатры Саюза ССР пачнецца декада беларускага мастацтва. Усяго ў дэкадзе прыме ўдзел каля 1,400 лепшых артыстаў, кампазітараў, майстраў народнай творчасці і мастакоў рэспублікі.

Спектаклі Першага Беларускага драматычнага тэатра будуць праходзіць у памяшканні філіяла МХАТ. Дэкада закончыцца вялікім канцэртам, у якім прымуць удзел калектывы і салісты Беларускай оперы, артысты дзяржаўнага тэатра оперы і балета і Беларускага драматычнага тэатра і калектывы мастацкай самадзейнасці рэспублікі.

У канцы мая ўдзельнікі дэкады беларускага мастацтва выедуць у Маскву.

Умоўнымі тэмамі рыхтуецца да дэкады Першы беларускі драматычны тэатр.

Перадсвяточны кірмаш

З 25 красавіка на 1 мая на ўсіх рынках Мінска арганізуюцца перадсвяточныя базары. Калгасны і калгаснікі Мінскага раёна прывядуць сваіх значную колькасць сельскагаспадарчых прадуктаў. Гандлюючыя арганізацыі горада выдзелілі для продажу на рынках прамысловых і харчовых тавараў на паўтара мільёна рублёў. Ураўнаважаныя рэнтыма выдзеліла спецыяльны транспарт для даставі калгаснікамі сваіх прадуктаў у горад.

Кандыдаты на сталінскія стыпендыі

Вучоны Совет Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта вылучыў кандыдатамі на права атрымання сталінскай імені Сталіна 15 лепшых студэнтаў з 44 прадаўжэнчых акадэмічных групамі і факультэцкімі агульнай школы. Гэта — студэнты — гісторыі, фізікі, матэматыкі, географіі — выдатныя вучобы, грамадскія работнікі, агульнаўдзельнікі навукова-даследчай работы.

У ліку кандыдатаў на сталінскія стыпендыі — студэнт III курса гістарычнага факультэта Л. С. Абецэдараў. Яго навуковая работа «Паўстанне Міхневіч» (аб паўстанні на Мазырышчыне ў 17 стогондзі) друкаецца ў вучоных запісках ўніверсітэта. Зараз працуе над тэмай «Баяны беларускага народа»; студэнт III курса гістарычнага факультэта А. М. Сокал, выступіўшы днём на навуковай сесіі ўніверсітэта з дакладам на тэму: «Парышчэ Сталіна на паўднёвым фронце», «Політыка і дзейнасць Голубера»; студэнт IV курса хімічнага факультэта быў калгаснік М. А. Храмовіч, выдатнік, які вядзе вялікую навукова-даследчую работу; студэнт II курса фізіка-матэматычнага факультэта І. Г. Лукор, распрацаваўшы ў новай вяршыні 4 матэматычныя тэарэмы па сістэме; студэнтка III курса хімічнага факультэта, дэпутат Кагановіцкага райсавета, выдатніца, Л. І. Севасцянава, працуючая зараз над тэмай «Сінтэтычны каучук».

Санітарная ачыстка Мінска

Выканком Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных вынес рашэнне, у якім адзначае неадвальнасць санітарнае становішча Мінска. Горыканком не прыняў неабходных мер да свечасвай ачысткі горада ад смецця і нечысціцы. Гаральскі санітарны трыст не спраўляецца са сваімі задачкамі.

Аб'яўлена распрацаваў раш мер па санітарнаму аздараўленню Мінска. З 1 мая ўводзіцца планавана-навукова зомпнальная ачыстка, у першую чаргу цэнтральных раёнаў горада. Выдзелена дадаткова 300 тысяч рублёў на мерыяўнасці па палепшэнню санітарнага становішча сталіцы. Горыканкому пратанавана прадуцьдзень у плане па рамонт жылых дамоў вопішоў 250 тысяч рублёў на каналізацыю домаўладанняў.

Прэм'ера п'есы «Над Барозаю ракой»

служанцыя артысты Н. П. Знедзачаў, П. С. Малчанав, П. П. Сяргейнін, артыст і тав. І. Лаўская, М. С. Белінская і інш. У спектаклі заняты ўвесь калектыв тэатра.

Прэм'ера п'есы «Над Барозаю ракой», на якой прысутнічалі дэлегаты першай абласной партканферэнцыі, праішла з вялікімі поспехам.

1. ДОРСНІ.

Паведамленне

21 красавіка, у 7 г. вечара, у Доме партызанаў (вакзальны зал) адбудуцца чарговыя заняткі лекторыя Варышэўскага раёна. У 8 гадзін вечара ў малым зале адбудуцца чарговыя заняткі лекторыя для настаўнікаў.

Адзаны рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАУНА ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР  
ДЗЯРЖАУНА ТЭАТР МУЗЫКАЛЬНАЙ КАМЕДЫІ БССР  
Пачатак у 7 г. 30 м. вечара.  
Кася адкрыта з 2 да 3 г. веч.

НЕ ЗАБІВАЙЦЕ ЖЫВЁЛУ НА ДВАРАХ  
Паставы дэкансавета пры СНК СССР ад 4/ХІ 1939 г. № 1375 і паставы СНК БССР ад 11/ХІ 1940 г. № 159.  
У МСТАХ ЗАБЕЗПЕЧЭНЫ ВЫКАНАННЯ ВЕТЭРЫНАРНА-САНИТАРНЫХ ПРАВИН ПА ЗАВОДЖЫВЁЛУ, А ТАКАЖА ПАПЕПІАНІЯ РАЗВІДКІ ТУШІ І ПАВЫШЭННЯ ЯКАСЦІ ОКУРАНОЎ І МЕХАВА СЫВАРЫНІ  
забаронен падворны забой жывёлы  
У зонах дзейнасці існуючых, а таксама новабудаваных спетабных пунктаў. Радуче гэтай зоны ўсталяваны 4—6 кілометраў у сельскіх мясцовасцях і 10—15 кілометраў у гарадах, рабочых пасёлках і райцэнтрах.  
ЗАБОЙ ЖЫВЁЛУ ВІТВАРЯЦЕ ТОЛЬКІ НА СКОТАБОЙНЫХ ПУНКТАХ, гэтым забяспечыце высокую якасць шкуры і мяса.  
За высокую якасць шкуры атрымаеце больш высокую цану і па вядомаму асцярожна — падмаці, набойні і ішн.  
БЕЛДЗЯРЖАУНАВАЕ САЮЗЗАГОТКУР.  
ВЫРАБЫ З ШКУР ЖЫВЁЛУ.

УСЕСАЮЗНЫ КОНКУРС НА ЛЕПШУЮ П'ЕСУ.  
ПЕРШЫ ТУР КОНКУРСА  
УПРАВЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЦТВА У ПРЫ СНК БССР  
АБ'ЯВЛЯЕ ПЕРШЫ ТУР УСЕСАЮЗНАГА КОНКУРСА ПА БССР НА ЛЕПШУЮ П'ЕСУ  
МЭТА КОНКУРСА:  
ПРАВЫШЭННЕ ІДЭЯНА-МАСТАЦКАЯ ЯКАСЦІ СОВЕТСКАЯ ДРАМАТУРГІІ, ВЫЗВАННІЕ НОВЫХ ТАЛЕНТАВЫХ ДРАМАТУРГАў І СТВАРЭННЕ П'ЕС, АДЛІСТВАВАЮЧЫХ БАРАДЦЬВУ ПА НАБУДОВУ КОМУНІСТЫЧНАГА ГРАМАДСТВА.  
Конкурс праводзіцца з 1 студзеня па 1 верасня 1940 г.  
П'есы, прамараваныя і рэкамендаваныя журы БССР, прадстаўляюцца на разгляд журы Усеаюзнага конкурсу к 1 лістапада 1940 г. П'есы, прывараваныя журы Усеаюзнага конкурсу, рэспубліканскай прэміі і атрымаюць.  
У конкурсе могуць прыняць удзел побач з пісьменнікамі ўсе грамадзяне СССР.  
На конкурс прымаюцца арганізаваныя драматычныя творы, напісаны на любую тэму і ў любой жанры (дырама, камедыя, вядзель і т. д.) на адной з моў народаў СССР.  
За лепшы драматычны творы ўсталяваны шэсць прэмій:  
адна першая прэмія — 25,000 р.  
дзве другія прэміі па 15,000 р.  
дзве трэція прэміі па 7,000 р.  
Апрача таго, усталяваныя дадатковыя ўзнагароды за п'есы, рэкамендаваныя журы для паставіць у тэатрах, але не ўдасцяжныя прэміі.  
Рукпіне драматычнага твору павінны быць прадстаўлены ў адным экзэмпляры, перададзеным на кашытку, па над прываічым аўтарам, а над дэмакам. Да рукпіна павінны быць прыкладзены пад тым-жа дэмакам пачытачыя каментары, у якіх указаны дэма аўтару, яго прываічым, імя і па бабы і дэталы адра.  
Творы накіроўваць па адрасу: Мінск, Дом урада, Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР.  
ОРГАНІЗАТОР КОНКУРСА ПА БССР.

БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ КОГІЗ'а  
(Мінск, Вольная, 6. Тэл. 2-36-55)  
ПАСТУПІЛІ У ПРОДАЖ  
ГЕАГРАФІЧНЫЯ КАРТЫ  
Карта БССР, выданне 1940 г., па 1 рубль.  
Адміністрацыйна-палітычная карта абласцей БССР — Магілёўскай, Гомельскай і Палескай, па 4 рублі.  
ЗАКАЗЫ шліць па адрасу: Мінск, Вольная, 6, Беларускае аддзяленне КОГІЗ'а.  
Параўнае вышэйназваныя карты за ўсіх ішніх магазінаў і кіоскаў КОГІЗ'а, ДВБ, Галоўгандлі Радзімліўскагаў і Саюзнадруку.  
БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ КОГІЗ'а.  
У БЛІЖЭШЫ ЧАС ПАСТУПАЦЬ У ПРОДАЖ:  
Адміністрацыйна-палітычная карта БССР і абласцей Вібескай і Мінскай, па 4 рублі.  
ЗАКАЗЫ шліць па адрасу: Мінск, Вольная, 6, Беларускае аддзяленне КОГІЗ'а.

АБ АРГАНІЗАЦІІ ДЗЯРЖАУНАГА СТРАХАВАННЯ  
У БАРАНОВІЦКАЙ, БЕЛАСТОЦКАЙ, БРЭСЦКАЙ, ВІЛЕЙСКАЙ І ПІНСКАЙ АБЛАСЦАХ БССР  
Советам Народных Камісараў Саюза ССР  
(паставена ад 19 сакавіка 1940 г.)  
УСТАНОУЛЕНА, ШТО НА ТЭРЫТОРЫІ БАРАНОВІЦКАЙ, БЕЛАСТОЦКАЙ, БРЭСЦКАЙ, ВІЛЕЙСКАЙ І ПІНСКАЙ АБЛАСЦЕІ БССР  
СТРАХАВАННЕ ВА УСІХ ЯГО ВІДАХ,  
згодна законадаўцы Саюза ССР, з'яўляецца манополіяй Саюза Советскіх Савецкіх Рэспублік.  
Па б'юлетню абавязавому стра хаванне ЗНЯТЫ З УСІХ ГАСПАДАРК ВЯДОМІ СТРАХАВЫХ ПЛАНІЯШОУ ЗА МІНУЛЫ ЧАС.  
Спынена выплата страхавых сум па раёй заключаных абавязковых і дабравольных страхаваных ях.  
УВЕДЗЕНА НА 1940 год ДЗЯРЖАУНАЕ АБАВЯЗКОВАЕ АКЛАДНОЕ СТРАХАВАННЕ:  
у КАЛГАСАХ — будынкаў, ішн апары, транспартных сродкаў, тавара-матэрыяльных запасаў, катра, будый ратай жывёлы, сінчэ, ачэчак і коў.  
у КАЛГАСНІКАХ — будынкаў і будый ратай жывёлы.  
у ГАСПАДАРКАХ АДНАСОБНЫХ СІЛІНІ, У РАБОЧЫХ, СЛУЖАЧЫХ І ІНШЫХ ГРАМАДЗІН — будынкаў, будый ратай жывёлы і коў.  
Рэспубліка на павышэнні абласці АБАВЯЗКОВАЕ СТРАХАВАННЕ ЖЫЛЫХ БУДЫНКАў дзяржаўнае прадпрыемстваў, устанав і арганізацый і АБАВЯЗКОВАЕ СТРАХАВАННЕ НАСАДЖЫВАЎ чыгуначнага, вольнага, аўтамабільнага і па вестрачнага транспарта.  
ДАЗВОЛЕНА ОРГАНАМ ДЗЯРЖАУНАГА СТРАХАВАННЯ  
праводзіць дабравольнае страхаванне жыцця працоўных;  
ДАБРАВОЛЬНАЕ ІНДЫВІДУАЛЬНАЕ СТРАХАВАННЕ ЖЫЦЦЯ;  
ДАБРАВОЛЬНАЕ ЗВЫШАКАЛДНОЕ СТРАХАВАННЕ ЖЫВЁЛУ;  
ДАБРАВОЛЬНАЕ СТРАХАВАННЕ ДАМАШНЯЯ МАЕМАСЦІ і СРОДАў ТРАНСПАРТА;  
ДАБРАВОЛЬНАЕ СТРАХАВАННЕ МАЕМАСЦІ ДЗЯРЖАВНЫХ, КААПЕРАТЫВНЫХ І ГРАМАДСКІХ ПРАДПРЫЕМСТВАў, УСТАНОў І ОРГАНІЗАЦЫЯў.  
СТРАХАВАННЕ ПРАВODІЦЦА РАЕННЫМІ І ГАРADСКІМІ СТРАХАВЫМ ІНСПЕКЦЫЯМІ над ірадзітым абласных упраўленняў дзяржаўнага страхавання.  
УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖАУНАГА СТРАХАВАННЯ БССР

МІНСКАЯ ФАБРЫЦА-КУХНІ (Свердлаўскай тупікі)  
патрубоцыя:  
ПРЫВАДНЫЧЫЦЫ,  
КАРНЫЧЫЦЫ,  
ШВЕЦАРЫ,  
ЭЛЕКТРАМАНЦЕРЫ,  
КАЧАГАРЫ  
І ДВАРАВЫЯ РАБОЧЫЯ.  
Звяртацца у аддзел кадраў.  
ФАБРЫКА  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
МЕДФААРПРОМА  
ВЫПУСКАЕ В ПРОДАЖУ  
ПРОБЕРЕНАЕ РЕКОМЕНДУЕМОЕ  
ЦЕНТРАЛЬНЫМ  
КОМІТЭТАМ ВЕТЭРАНАРНА-САНИТАРНАГО  
НАРОДЗАДАВА ССР  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  
ПРОТИВООПРЯТНОЕ  
СРЕДСТВО  
ПРОФИЛАКТИКУМ  
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ВНИТРИ КОРОВОК  
ПРОДАЖА В АПТЕКАХ  
ЦЕНА 1р 25к  
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТЕ  
ОБРАЩАТЬСЯ В МЕЖРАЙОННУЮ БАЗУ  
ИЛИ ОБЛАСТНОЕ РА